

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Г. А. ГЛАДКОВА,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт
УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава»,
настаўніца беларускай літаратуры Ліцэя ВДУ імя П. М. Машэрава

СУЧАСНЫЯ МЕТАДЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫВУЧЭННЯ беларускай драматургії ў X—XI класах

УДК 373.5.016:821.161.3-2

У артыкуле разглядаюца сучасныя метадычныя падыходы да працы з драматургічнымі тэкстамі на ўроках беларускай літаратуры ў X—XI класах. Улічаны метадычныя напрацоўкі сучасных метадысту і настаўнікаў, новыя прыёмы аналізу драматургічных тэкстаў розных жанровых мадыфікацый. Аўтар лічыць, што павышэнне чытацкай увагі да драматургічных твораў можа быць рэалізавана як праз выкарыстанне інавацыйных прыёмаў (напрыклад, стварэнне боктрэйлераў, хэштэгаў і інш.), так і дзякуючы пошуку і асэнсаванню пазачасавай проблематыкі твораў, што даваляе актуалізаць узоры драматургічнага майстэрства XX стагоддзя ў сучасных рэаліях.

Ключавыя слова: драматургія; жанр; трагедыя; драма; трагікамедыя; вывучэнне; метад; прыём.

The article examines modern methodical approaches to work with dramatic texts in lessons of Belarusian literature in the 10th-11th grades. Methodological developments of modern methodologists and teachers, new methods of analysis of dramaturgical texts of various genre modifications are taken into account. The author believes that claims that increasing the reader's attention to dramatic works can be realized both through the use of innovative techniques (for example, the creation of book trailers, hashtags, etc.), but also thanks to the search and understanding of the timeless problematic of the works, which makes it possible to update the examples of dramatic skill of the 20th century in modern realities.

Key words: playwriting; genre; tragedy; drama; tragicomedy; study; method; technique.

Уводзіны

Вывучэнне драматургічных твораў у школе мае метадычныя адметнасці, абумоўленыя іх родавай спецыфікай. П'есы, як правіла, маюць на мэце сцэнічнае ўласабленне, таму літаратуразнаўчы анализ такіх твораў грунтуюцца на прынцыпе шчыльнага спалучэння літаратуры з іншымі відамі мастацтва, у прыватнасці, з тэатрам. Як вядома, драма валодае здольнасцю ўзмацняць дзеянне, «згушчаць» мастацкі час, збіраць да адзінага цэнтра ўсе падзеі» [3, с. 17], у драматычным тэксце мае важнае значэнне кожная дэталь, яна можа мець сімвалічнае значэнне ў кантэксце мастацкага твора, быць своеасаблівым ключом

да спасціжэння не толькі мастацкага вобраза, але і аўтарскай ідэі ў цэлым.

Методыка вывучэння драмы добра асветлена ў працах метадысту яшчэ ў савецкі час (М. А. Рыбнікаў, З. К. Кудашава, М. А. Корст, Я. Г. Нестурх, Т. С. Зяпалава і інш.). Прыкметны вопыт аналізу і асэнсавання драматычных твораў назапашаны беларускімі метадыстамі В. Я. Ляшук, Ю. І. Валынец, Т. В. Кабржыцкай, В. І. Смыкоўскай, А. В. Руцкай і інш. З'яўляюцца новыя інавацыйныя напрацоўкі настаўнікаў-практыкаў, прысвечаныя вывучэнню твораў з улікам спецыфікі драматычнага роду і пэўнага драматычнага жанру.

Асноўная частка

У X—XI класах агульнааддукацыйных школ у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі пра-дугледжана вывучэнне некалькіх разнажан-равых п'ес: у X класе — драмы Янкі Купалы «Раскіданае гняздо», камедыі Кандрата Крапівы «Хто смецца апошнім», у XI — трагікамедыі А. Макаёнка «Зацюканы апо-стал», гістарычнай драмы А. Дудара «Князь Вітаўт».

Аналізуючы «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы, настаўніку неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на жанравую адметнасць твора. П. Васючэнка прапаноўваў аналізація драматургічных творы Янкі Купалы ў неадрыгнай узаемасувязі з яго лірыкай, успрымаючы іх як адзін тэкст. Паводле яго жанравага вы-значэння, «Раскіданае гняздо» — лірычная драма з адзнакамі трагедыі [3, с. 104]. Можна, на наш погляд, таксама акрэсліць жанр твора як «паэма-драма», сыходзячы з вызначэнняў паняццяў «драма» і «паэма», якія добра вядомы вучням. Доказным бачыцца таксама вызначэнне жанру «Раскіданага гнязда» як сацыяльна-філасофскай драмы. Вучням прапа-нуецца магчымасць аргументаваць тое жанравае вызначэнне, якое падаецца ім альтымальным. Такі падыход спрыяе развіццю аналітычнага мыслення, развівае здольнасць аргументаваць уласнае меркаванне.

Аналіз вобразнай сістэмы драмы грунтуецца на tym, што драматург зрабіў персанажаў носьбітамі пэўных ідэй і ўстановак. Можна прапанаваць вучням вытрымкі з дыялогаў герояў, на аснове якіх падрыхтаваць сацыяльны і псіхалагічны партрэт кожнай з дзе-йных асоб. Вывучаючы драму «Раскіданае гняздо», можна правесці тыпалагічныя паралелі з эстэтычнымі вопытамі сусветнай драматургіі. У прыватнасці, улічыць меркаванне пра близ-касць п'есы Янкі Купалы як драмы ідэй з маастацкімі набыткамі Генрыка Ібсена; думку пра тое, што «поліфанічны спосаб арганізацыі сістэмы персанажаў луцыць твор беларускага аўтара з драматургіяй Антона Чэхава»; разлад з сабой і светам, адчуванне татальнай адзіноты збліжае маастацкі светапогляд Янкі Купалы і С. Пшыбышэўскага [2, с. 106].

Задўажым: некаторае храналагічнае несу-падзенне перыядадаў, якія паралельна выву-чаюцца на ўроках беларускай і рускай лі-таратуры, не дазваляе вучням супаставіць драматургію Янкі Купалы (якая вывучаецца ў II чвэрці) і А. Чэхава (знаёмства з камедыяй

«Вішнёвы сад» запланавана на IV чвэрць). Ад-нак на ўроках рускай літаратуры па вывучэнні п'есы «Вішнёвы сад» бачыцца карысным пра-вядзенне аналогіі з драмай «Раскіданае гняздо» (творы збліжае топас дома, матыў яго разбурэння, тэма распаду сям'і, відавочная сімваліка маастацкіх дэталей, напрыклад, ся-керы ў руках Лапахіна і ў руцэ Сымона). Такі кампаратыўны падыход будзе стымулюваць эўрыстычны пошук, накіроўваць вучнёўскую думку да ўспрымання твораў беларускай літа-ратуры ў сусветным культурным кантэксьце.

Драма «Раскіданае гняздо» мае даўнюю традыцыю сцэнічнага ўласблення. На ўроках вучні знаёміцца з гісторыяй тэатральных па-становак п'есы, глядзяць відэаўрыўкі са спек-такля (пажадана дапъ вучням заданне пагля-дзець спектакль цалкам). Пасля аблеркавання спектакля будзе карысна прапанаваць пад-рыхтаваць вусны ці пісьмовы водгук на яго, пры гэтым неабходна загадзя дапъ тлумачэнні асаблівасцей гэтага жанру вучнёўской твор-чай работы.

Метадычныя прыёмы, якія часта выкарыс-тоўваюцца на ўроках па вывучэнні драматургічных твораў, можна актыўна задзейнічаць і пры аналізе п'есы «Раскіданае гняздо». Гэта выбарачны пераказ, пераказ ад імя аднаго з персанажаў, чытанне па ролях і інсценіраван-не. Для актыўвізацыі ўражанняў і ўяўленняў раім прапанаваць вучням распрацаваць мілан-сцэны, стварыць афішы да спектакля.

Зыходзячы з педагогічных задач, настаўнік можа выкарыстаць уласныя метадычныя знаходкі для таго, каб не толькі зацікавіць вучняў творам, але і развіваць іх чытацкія здольнасці. Так, загадзя можна паказаць вучням буктрэйлер да драмы, зайнтрыгаваць прадметамі з «чорнай скрыні» і дапъ заданне суаднесці іх з героямі драмы, для высвятлення якасці прачытання прапанаваць тэст «Паз-найце героя па рэпліцы» і інш.

Кампаратыўны падыход да аналізу вобразнай сістэмы драмы акрэсліў А. М. Макарэвіч [9], дастаткова грунтоўны метадычны матэрыял да ўрокаў па вывучэнні п'есы «Раскіданае гняздо» падрыхтаваў настаўнік-метадыст Я. В. Есіc [5], тэставыя заданні па гэтым тво-ры распрацаваў настаўнік-метадыст М. I. Навумчык [10].

Пры распрацоўцы ўрокаў па вывучэнні гэ-тай драмы будзе карыснай ідэя метадыста А. В. Руцкай, якая прапаноўвае знаёмства з

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

драматургіяй Янкі Купалы на аснове тэхналогіі модульнага навучання. Так, тэхналагічную карту вывучэння модуля, якая рыхтуеца

на кожнага вучня асобна, для аналізу драмы «Раскіданае гняздо» можна падаць у наступным выглядзе:

Янка Купала. Драма «Раскіданае гняздо» (2 гадзіны)	Запланаваны вынік				
	I узровень	II узровень	III узровень	IV узровень	V узровень
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10
Урок 1	Веданне фабулы п'есы. <i>Заданне:</i> перакажыце сюжэт твора	Характарыстыка часу і месца дзеяння. Персанажы і іх лёсы. Выбачны пераказ эпізодаў твора. <i>Заданне:</i> ахарактарызуйце гісторычны час, адлюстраваны ў творы	Сістэма вобразаў. Этымалогія прозвішчаў персанажаў. <i>Заданне:</i> падрыхтуйце цыратную характарыстыку персанажаў	Праблематыка твора. <i>Заданне:</i> вылучыце асноўныя праблемы, узнітыя аўтарам у творы, графічна аформіце высковы (<i>напрыклад, у выглядзе інтэлект-карты</i>)	Жанр. Аўтарская пазіцыя. Сцэнічны лёс твора. <i>Заданне:</i> расправайце афішу спектакля (рэкламны буклет, буктрэйлер), напішыце водгук на спектакль
Самакантроль					
Кантроль					
Урок 2	Веданне лёсу герояў. <i>Заданне:</i> раскажыце, што адбылося з кожным героям п'есы	Аналіз вобраза з апорай на мастацкі тэкст. <i>Заданне:</i> перакажыце лёс герояў (з цытаваннем)	Агульная характарыстыка персанажа (выгляд, учынкі, погляды). <i>Заданне:</i> падрыхтуйце анкету кожнага героя	Роля мастацкай дэталі ў раскрыцці вобраза. Моўная характарыстыка персанажа. <i>Заданне:</i> складзіце маўленчы слоўнік героя	Усебаковая характарыстыка вобраза. Прыйёмы яго стварэння. Эстэтычная функцыя вобраза. <i>Заданне:</i> падбярыце рэквізіт, распрацуйце касцюм героя, вызначыце тыповыя і адметныя рысы яго характару
Самакантроль					
Кантроль					

Заўважым, што карта вывучэння модуля мае ўніверсальныя характар і можа выкарыстоўвацца згодна з метадычнай накіраванасцю ўрока для вывучэння іншых тэм. Як адзначае А. В. Руцкая, «модульная тэхналогія дае асэнсаванае засваенне матэрыялу, разуменне прычынна-выніковых сувязей, прывівае культуру самастойнай працы» [11, с. 10].

Камедыя Кандрата Крапівы «Хто смяеца апошнім» за гады школьнага вывучэння атрымала грунтоўнае метадычнае супрадаважэнне. Універсальнімі прыёмамі працы на ўроце па-ранейшаму застаюцца чытанне па ролях і інсценіроўка эпізодаў п'есы, дыскусія па праблемным пытанні (напрыклад, «Ці бывае зло маленькім?»), характарыстыка героя на аснове яго выказванняў, прагляд фрагментаў аднайменнай мастацкай кінастужкі і сучаснага спектакля «Свінус грандыёзус». Бачыцца карысным на ўроце

параўнанне фінальнага маналогу Зёлкіна ў мастацкай кінастужцы і спектаклі для высвя酌лення вызначальных рыс характару героя і ацэнкі тых змен, якія назіраюцца ў сучаснай інтэрпрэтацыі п'есы. Варта звяртаць увагу вучняў на спосабы выяўлення аўтарскай пазіцыі ў творы: назву, размяшчэнне частак твора, рэмаркі, гаваркія прозвішчы і г. д.

Карысны матэрыял для ўрока настаўнік можа пачэрпнуць з кнігі А. В. Сабалеўскага «Кандрат Крапіва: постадзь і творы» [12]. Даследчык лічыў, што асаблівай увагі пры аналізе вобразнай сістэмы камедыі «Хто смеєца апошнім» заслугоўвае вобраз Тулягі, якому нельга даць адназначную характарыстыку. Палахлівасць героя гіпербалізуеца, што выклікае смех, але іншай прыроды. Туляга — вобраз з глыбокай псаходлагічнай распрацоўкай, які «падаецца менавіта ў камедыйна-драматычным праламленні». Другая

рыса, якая вылучае героя з асяроддзя, — актыўнасць: «У барацьбе з Гарлахвацкім <...> найбольшая роля належыць менавіта яму, Тулягу» [12, с. 195].


Метадыст В. Я. Ляшук рэкамендуе для найлепшага асэнсавання вобраза Тулягі праводзіць яго супастаўляльную харкторыстыку з іншымі персанажамі твора (Туляга — Чарнавус, Туляга — Левановіч і Вера), а таксама звярнуць увагу на гаваркое прозвішча героя: «У прозвішчы Туляга, якое асацыруеца з дзеясловам *туляцца*, прысутнічае нешта крыўднае для яго носьбіта. У той жа час у ім выразна адчуваецца і спачуванне яго ўладальніку» [8, с. 152]. Думаецца, такі рознабаковы падыход да харкторыстыкі мастацкага вобраза будзе развіваць аналітычныя здольнасці навучэнцаў, а таксама спрыяць разуменню літаратурнага героя як складанай асобы, харктор якога мае як моцныя бакі, так і недахопы.

Пералік творчых заданняў да ўрокаў па гэтай камедыі вельмі багаты. Наставнік можа прапанаваць вучням гульню «Пакажы жэстамі і мімікай героя», наладзіць чытацкую канферэнцыю па творы [1], цікавым уяўляеца заданне на стварэнне персанальных старонак герояў камедыі на платформах «УКантакце», «Аднакласнікі» і інші.

Падагульняльным вынікам вывучэння камедыі становіцца творчая работа — сачыненне-разважанне па прапанаваных тэмах, якія носяць праблемны харктор і прадугледжваюць разгорнуты вучнёўскі адказ на пастаўленое пытанне.

У XI класе для прачытання і асэнсавання прапанаваны ўзоры беларускай драматургіі другой паловы XX стагоддзя. Вучэбная праграма прадугледжвае вывучэнне трагікамедыі А. Макаёнка «Зацюканы апостал». «Адну з прычын распаду сучаснай сям'і драматург бачыў у няшчырасці, фальшы, “падвойных стандартах”, якія моцна ўкараніліся ў грамадстве», — адзначае П. Васючэнка [3, с. 91]. Маральна-этычны змест п'есы не траціць актуальнасці, твор выклікае і выклікае супраптагльныя ацэнкі гледачоў. Метадычная форма групавой працы на ўроках бачыцца аптымальней з прычыны шматвектарнасці аналізу п'есы. Творчыя здольнасці вучняў будуть развіваць наступныя заданні: падрыхтуйце радыёспектакль па п'есе, складзіце кадраплан асобных эпізодаў, падрыхтуйце інсцэніроўку фрагмента твора, стварыце афішу да спектакля (мал. 1).

Матэрыял трагікамедыі выдатны для абмеркавання з вучнямі жыццёва значных пытанняў



Малюнак 1

пра ўзаемаадносіны бацькоў і дзяцей, пра здраду і вернасць, пра юду і хлусню, пра маральна-этычныя і агульнакультурныя прыярэтыты моладзі. Мастацкая ўмоўнасць сюжэта дазваляе разглядаць твор як камедыю-прытчу (П. Васючэнка), гаварыць пра ўніверсальнасць узнятай тэмы і пазачасавасць п'есы.

На заключным этапе вывучэння твора можна прапанаваць вучням скласці ўласныя афарызымы ці формулы, якія передаюць яго ідэйны змест. Сувязь літаратуры з іншымі відамі мастацтва выдатна ілюструе прагляд тэлеспектакля па п'есе «Зацюканы апостал» (рэжысёр Барыс Луцэнка) і падрыхтоўка водгуку на яго. Можа быць і такі варыянт задання: наставнік прапануе вучням азнаёміцца з дакументальным фільмам «Незацюканы апостал» (рэжысёр Аляксандар Анісімаў) і паразважаць над пытаннем «Чаму рэжысёр даў фільму такую назыву?».

Рэфлексія пасля асэнсавання ідэйна-мастацкага зместу твора можа быць арганізавана праз прымацаванне кожным вучнем стыкера з уласнай ацэнкай п'есы да вокладкі трагікамедыі, размешчанай на дошцы (ці на слайдзе).

Адна з магчымасцей твораў гістарычнай тэматыкі — углядацца ў мінулае дзеля таго, каб лепш зразумець сучаснасць, прадказаць будучыню, паразважаць пра адвечнае. Спрабы асвяення драматургамі беларускай гісторыі рабіліся неаднаразова, дастаткова прыгадаць намаганні Каруся Каганца стварыць беларускую гістарычную драму («Старажовы курган», «Сын Даніла»), фальклорна-гістарычныя творы Е. Міровіча («Машэка», «Каваль-ваявода»),

Я. Дылы, М. Грамыкі і інш. Асобная старонка нацыянальнай драматургіі — драматычна спадчына У. Каракевіча.

У школьны курс беларускай літаратуры ўвайшла гісторычна драма А. Дудара «Князь Вітаўт». Паводле П. Васюченкі, «аўтар спрабуе паказаць не толькі фарміраванне беларускай дзяржаўнасці, але нараджэнне і высіпванне беларускай ідэі, самасвядомасці нацыі...» [3, с. 48]. Адметнасць твора — у спалучэнні рэальных гісторычных асоб (Вітаўт, Ягайла, Кейстут і інш.) і выдуманых (пакаёўка Алена, беражніцы, Купала і інш.). Гісторычны жанр, як правіла, вымагае ад драматурга дакладнай адпаведнасці гісторычным рэаліям, аднак прырода драматургічнага майстэрства дапускае мастацкую ўмоўнасць інтэрпрэтацыі фактаў. Драматург наўмысна зблізіў падзеі, аддзеленая значнай часавай дыстанцыяй, дапускаючы іх адвольную трактоўку, даў уласнае бачанне гісторычных персанажаў, якое не заўсёды супадае з ацэнкай храністаў.

Працуючы на ўроку з вобразнай сістэмай твора, варта не толькі канцэнтраваць увагу на вобразах галоўных герояў (Ягайла, Вітаўт), але і запыніцца на адлюстраванні двух тыпаў служэння гаспадарам (вобразы пакаёўкі Алены, стражніка Люценя): з аднаго боку — ахвяранае, самаадданае служэнне, з другога — рабскае, прыніжальная для чалавека. У адрозненіне ад Ягайлы, чые паводзіны ў час барацьбы за ўладу з Кейстутам і Вітаўтам не выглядаюць высокамаральнымі, Люцень не ведае ні ваганняў, ні дакору сумлення. Менавіта на гэтага героя кладзецца цяжар віны за забойства Кейстута ў Крэўскім замку. Сэнс жыцця Люценя — дагадзіць гаспадару, выкананы любы яго загад. Так працуе псіхалогія слугі. Наадварот, Алена, якая ахвяруе сваім жыццём дзеля выратавання князя Вітаўта, сімвалізуе вернасць, самаахвяринасць, сапраўдную сутнасць кахання.

Мастацкі тэкст драмы ўскладнены міфалагічным узроўнем, які адлюстроўвае светаадчуванне чалавека Сярэднявечча, у свядомасці якога спалучаліся хрысціянскае і народнае. Вобразы Купалы (князёўны жыцця і хараства) і яе світы (духаў-беражніц) — адбітак старажытнай міфалогіі, які не толькі не супяречыць хрысціянскім нормам паводзін, але стварае ўнікальнасць, адметнасць светаразумення герояў.

Аналіз твора можна праводзіць шляхам групавой працы па кірунках «Лексіка», «Гісторыя», «Міфалогія». Кожная група атрымлівае карткі з запісанымі словамі, якія вымагаюць

лексічнага тлумачэння, гісторычнага ці культуралагічнага каментарыя. Пашукавы метод спрыяе самастойнасці, уменню вылучаць галоўнае, карыстацца даведачнымі матэрыяламі, працаўаць у камандзе.

На ўроку можа быць выкарыстаны прыём візуалізаванага пытання, якое прадугледжвае падбор ілюстрацыйнага матэрыялу, карыснага пры харектарыстыцы персанажаў п'есы. Метадычна апраўданым з'яўляецца інтэрактыўны прыём «Аднаві сюжэт», калі вучням прапанујуцца фотаздымкі з эпізодамі пастаноўкі і набор цытат з твора. Трэба размясціць матэрыял на дошцы ў правільнай паслядоўнасці, каб аднавіць ход падзеі.

Настаўніца Т. І. Качкан пропанавала цікавы інавацыйны прыём, звязаны з асэнсаваннем хэштэгаў, створаных да п'есы [7, с. 78]. Сутнасць задання ў выбары адпаведных твору хэштэгаў з пераліку пропанаваных карыстальнікам сацсеткі «Інстаграм». Вучні могуць выкрасліць тыя хэштэгі, якія не падыходзяць да п'есы А. Дудара, і пропанаваць свае варыянты. Творчым заданнем можа быць падбор касцюмаў для герояў твора, дапаўненне іх вобразаў дэталямі згодна з фантазіяй чытчача (приём слоўнага малявання).

Серую ўроку па драматургіі А. Дудара распрацаўвала М. І. Верціхоўская [4]. Аўтар-метадыст будзе ўрокі на прыёмах аналітычнай гутаркі з акцэнтам на кампазіцыйнай адметнасці п'есы «Князь Вітаўт», надае значную увагу мастацкаму чытанню на ўроку, падмацаванню мастацкага тэксту грунтоўным выкладам гісторычнай інфармацыі. Урок-дыхускісія «Як цяжка князем быць і верыць Богу...» спрыяе спасціженню наватарскага харектару драматургіі А. Дудара, дазваляе асэнсаваць агульначалавечыя каштоўнасці, адлюстраваныя ў творы.

У сучаснай методыцы ёсць прыклад бінарнага ўрока па вывучэнні драматургіі А. Дудара ў XI класе [6], дзе прадугледжана спалучэнне метадычных прыёмаў і інфармацыйнага поля вучэбных прадметаў «Беларуская літаратура» і «Гісторыя Беларусі». Думаецца, такі падыход будзе эфектыўным для вырашэння задач урока, бо вывучэнне гісторычнай драмы грунтуецца, у першую чаргу, на веданні гісторычнай эпохі, яе падзеі, ацэнцы гісторычных асоб у дакументальных крыніцах. Міжпрадметныя сувязі на такіх уроках садзейнічаюць актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзеяніасці і развіццю мыслення вучняў, больш глыбокаму засваенню матэрыялу.

Заключэнне

Такім чынам, мы прыйшлі да наступных высноў: па-першае, нягледзячы на тое, што драматургічныя творы займаюць сціплае месца ў агульным аб'ёме мастацкіх тэкстаў, рэкамендаваных для вывучэння, выбар разнажанравых узораў дазваліе пазнаёміць вучняў не толькі са спецыфікай гэтага роду літаратуры, але даць ўяўленне пра яго жанравыя мадыфікацыі (драма з элементамі трагедыі, камедыі, гістарычна драма, трагікамедыя). Па-другое, прапанаваныя п'есы закранаюць шыроке кола проблем: ад сацыяльных («Раскіданае гняздо») да маральна-этычных («Хто смеецца апошнім», «Зацюканы апостал», «Князь Вітаўт»). Іх надзённае гучанне, а таксама вечныя характеристыкі робяць мастацкія творы актуальнымі і запатрабаванымі.

Сёння метадычная думка арыентуецца на сучаснае прачытанне ўзораў драматургіі, на

абавязковую сувязь літаратурнага тэксту з яго сцэнічным увасабленнем, на пошук новых прыёмаў аналізу драматычнага твора і актывізацыі чытацкай увагі да яго (буктрэйлер, праца з хэштэгамі, стварэнне старонак герояў на сацыяльных платформах у сеціве, распрацоўка касцюмаў герояў і інш.).

Чытанне і аналіз твораў беларускай драматургіі на гістарычную тэматыку садзейнічае глыбокаму разуменню сувязі літаратуры з тэатрам, кіно і некаторымі іншымі відамі мастацтва, паглыбленню ўяўленняў пра беларускую мінулае і культуру, асэнсаванню складаных супяречнасцей развіцця грамадства ў розныя эпохі. Тая ці іншая высокамастацкая п'еса ўтрымлівае развагі над спрадвечнымі філасофскімі проблемамі жыцця.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Альфяровіч, А. М. Чытацкая канферэнцыя па п'есе Кандрата Крапівы «Хто смеецца апошнім» (X клас) / А. М. Альфяровіч // Беларус. мова і літ. — 2010. — № 10. — С. 43—46.
2. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукцыі з беларус. і рус. мовамі навучання / пад рэд. А. П. Бязлепкінай-Чарнякевіч, І. Д. Воюш. — Мінск : Нац. ін-т адукцыі, 2020. — 292 с.
3. Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія : дапам. для настаўнікаў / П. Васючэнка. — Мінск : Маст. літ., 2000. — 158 с.
4. Верціхойская, М. І. Урокі літаратуры ў старшых класах : вучэб.-метад. дапам. / М. І. Верціхойская. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2011. — 295 с.
5. Есіс, Я. Янка Купала. Драма «Раскіданае гняздо»: сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (X клас) / Я. Есіс // Роднае слова. — 2022. — № 7. — С. 83—87.
6. Каспяровіч, І. І. Сцвярджэнне агульначалавечых каштоўнасцей у п'есе А. Дудараў «Князь Вітаўт» (бінарны ўрок у XI класе: беларуская літаратура і гісторыя Беларусі) / І. І. Каспяровіч, Ю. Г. Фядзечка // Беларус. мова і літ. — 2023. — № 1. — С. 48—53.
7. Качкан, Т. І. Беларуская літаратура. Планы-канспекты ўрокаў. 11 клас (ІІ паўгоддзе) : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукцыі / Т. І. Качкан. — Мазыр : Выснова, 2023. — 147 с.
8. Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы ў школе : дапам. для настаўнікаў / В. Я. Ляшук, М. І. Яніцкі. — Мінск : Аверсэв, 2007. — 192 с.
9. Макарэвіч, А. Вобразы Данілкі і Зоські з драмы «Раскіданае гняздо» ў кантэксце спадчыны Янкі Купалы і драм Францішка Аляхновіча / А. Макарэвіч // Роднае слова. — 2003. — № 3. — С. 18—23.
10. Навумчык, М. І. Вывучэнне п'есы Янкі Купалы «Раскіданае гняздо» (тэставае заданне, IX клас) / М. І. Навумчык // Беларус. мова і літ. — 2012. — № 7. — С. 43—45.
11. Руцкая, А. В. Выкарыстанне новых тэхналогій пры вывучэнні літаратуры / А. В. Руцкая // Беларус. мова і літ. — 2004. — № 5. — С. 7—12.
12. Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва: постасць і творы / А. В. Сабалеўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2003. — 304 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 11.06.2024 г.